

ПРАДМОВА.


Век ляциць за векам, адно пакаленне люду на зъмену идзець другому, а вечна чутны на зямли жаль горапаснаго, вечна тут пануець сила. Заўсігды нойдзець сабе гнибіцель прычэнку для свае зъярынае работы ды уселяк яго праўда выходзиць. За паншчынай мужык за малым сам не уверыўся, што выходзиць ён ад Хама, катораму сам Бог прыказаў валачыць ценжар няволи, што косьць яго чорная ды кроў ня людская. Бо ад самаго мацінства аж да магилы гэтые байки служыли прыдаткам да хлеба штодзеннага.

Дарэмные были мовы лепіх людзей кинуць гэты зъдзек чалавека над чалавекам. Панура цягаў няволю бедак ды ад рана да ночы ня меў часу памысьлиць аб свабодзе, ён глухи быў да гэтага гуку. Сыты гнибіцель изноў з усьмехам прыслухиваўся да намовы исьци устанаўляць на зямли брацтва і шчасьце людзей. Так сталы слухае, як дзицё лапочець ды ничога у галаву не бярэць. А якога спосабу ужываець вялики чалавек для таго, каб люцкіе грамады паверыли у вечнасць праўды і добра, і добра ведали тое, што кожны чалавек, ледзь радзиўся на съвет, мае право на ўсе радосьці зямли?

Майстэрнай рукой трэба намалеваць хараство съвету, паказаць, як поўны ён прастору, як рады ён прыняць да сябе усякаго, хто гатоў весялицца паўсюдным хараством. Трэба таленту развязнуць у сваих творах усю глыбь душы чалавека, усю лепкноту, спадзеваючыся, што гадкіе руки крыў-

дзіцеля адпадуць самы ад гэтай сьвятыни. Што садрыгнуцца яны, видзючы увесь гэты пераступ зьдзеку над чалавекам, будзь ён нявольник, татарын або жыд. Відаць тады будзе, што трэба гэтаго грэху чым барджэй пазбыцца, каб не паганіць сьвету. Пісацели са сваімі книгамі, майстры з малевідламі, песніяры з творамі — усе адзін цэль сабе паставілі — ablажыць муры зьверства ды стогну, а на грузах тых збудаваць палац, гдзе усяки знайде сабе прытулак. Хто гараваў увесь свой век, сьвету яснаго не бачыўшы; хто ноги збіў ад доўгай, далёкай падарожы — усе там атпачынуць ды забудуцца свайго гора и нядолі. Часта думкі их так і гінуць, небарак, як тые зоркі на марозным склоні неба. Усёж здольныя яны запалиць агнём маладыя вочы, будзіць у іа съмелыя надзеі, лепшыя пачуць....

Гэтую дарогу для свайго таленту абабрах і старая землячка нашая Эліза Ожэжковая, што напісала гэтае апаведанне. У тварох сваіх ваюецы яна з тым або другім блудам і крыўдай, малюецы прад вачыма чытацелёў тую „салодкасць ды сьвет на зямлі, на каторай калисьци ія будзець ужо ани гора, ани сварбы, ани таких, што плачутць і у сэрцы сваім гаманіць, што им надта дрэнна....“



Вечэр летні на шырокую раўнину пачынаў апушчаць ужо змрок перагледзісты, у каторым усё было яшчэ видным, хаця і прыцемненым. Жытнишчэ у tym паўстаючым змроку не пераменила свае жоўтай хварбы і няроўнага паверху, дарогі аддзеляліся ад поля пісковай ўстужкай, мутна бялилася цвятушчая грэчка, пукатымі здаваліся палявые груши, а тополі стырчали над паблытанымі лініямі будынкоў малога хвольварку, быткам высокіе стаўпы. Па адным баку неба ешчэ блукалася агністая чырвонасць заходу, на другім съпёртые хмары пастали таким мурам, што можна было угледзіць у гэтым вобраз наступающей ночы.

Цаплё і циха. У жытніску адзывалися толькі некалі перапёлкі, над белай грэчкай зачарнеў часам нетапыр і, праляцеўшы поўкругам, гінуў гдзесыци, ды іржанне канёў чутно было з недалёкае пашы. Зьверына, птушки, рабакі — усе спали; людзей так сама ани відаць, ани чуваць; аб жыццю их толькі гаварыли неколькі вогнікоў, мигацых сірод будынкоў хвольварку.

У гэтым змроку і маўчанні шырокіх сонных палёў адзін толькі чалавек ішоў дарогаю, абапол каторай старые вербы звшвали свае гузаватае, смешна павыкручанае галлё. Але не кераваўся ён да хвальварку —

паминуў яго, и з пад густых вярбовых гальёў выйшоў ў чистае поле. Тутака пасъледки съвету сонца, на згинуўшые ешчэ на заходзи, абняли яго хвигуру, высокую и тонкую, згібленую под ацягающим плечы пакункам. Адзене меў доўгас, да пят дастаючае, кумячану с падзёртым верхом шапку и цяжкие белые ад пылу дарожнага боты. У руцэ трymаў ён кий, каторым и падпираўся. Нядзель скольки ужо як стаяла тутака суш, парабиўшая пясковые дароги сипучыми, дзе каменнёў так сама не бракавала. Ноги идучаго раз-па-рази билися аб тые каменя, або уходзили у пясок, падымаючи пры гэтым туманы дзяяручага горла пылу; а дзеля таго, што падарожны быў прыгнуты да зямли, каб лягчай нясьци пакунак—мус. ў хватаць з одыхам гэтый пыл у губы и горла; а дыханне яго цяжкае и съпешнае было чутно у вячэрнай циши.

Слабая, цямнеючая яснаватасьць заходу яшчэ раз заглянула яму у твар. — А была яна доўгая, абросшая цёмными валасами, и такая белая як аплата, прыпраўлены воскам; твар касьцистая, губы меў разкрытые, а вочы глядзели у зямлю.

Затрымаўся каб адпачыць, но выпрастаўцаа ня мог, бо ня скинуў с плеч пакунку. И стаяў так згорблены, падпёршыся кіям и тольки галаву падняўши узираўся ў гору на густы змрок, праз каторы мигацела мглистая дарога зорак. У тым дыхнула на яго свежасьць ад вялікай расы, змешаная з здаровым запахом зелени. У гупчыне зашумеў нейки цихи шорох, быткам пралящеў заяц, або затрепеталася збуджэнная ў низким гнездзи сваим—сонная птушка. Глянуў на поле; расистая свежасьць неслася з загоноў,

пакрытых густым зялёным гарохам, ў като-рым сонна капашылася шмат розных ства-рэнкоў. То там, то тут на пушыстай па-верхносці бляеў спознены цвёт; доўгие зблытаные каливы адно другога циснучы ад цяжкасці вяліких даспейших струкоў клаціся на землю.

А на беразі пешчанай дароги згорблены ад цяжкасці грубога пакунку чалавек па-хилиўся яшчэ нижэй; паждаўши, кий выпаў у яго з рук, а абедзьве далони, нибы пихнутыя якой няведамой для яго силай, пра-цягнулися да зялённых загоноў. Але ж ён адняў их, и здавалося, што пойдзе далей сабе; але ноги яго якбы ўрасли ў землю.

— Ай! ай! ай! ох!

Уздохи то были жадання. Пакиваў га-лавой у абедзьве стороны, цмокнуў языком аб паднябенне, пакунак з плеч на дарогу скинуў и падаючи на каленцы затапіў да-лони у гупчыни гароху. Цяпер чутно было адрыванне струкоў и галоснае храмшчэнне их у галодных зубох. И поўз на каленях што раз далей. Шчоки яго так і хадзили, а руки толькі и мигали ад расьлиннасці да губоў, ды ад губоў да расьлиннасці. Струкі гароху были аблитые расою и трудна сказаць быlob, ци з таким лакомствам еўши чалавек заспакаяў патрэбу едзэння ци пицця. То прауда толькі, што и пиў и еў разам, больш нават пиў як еў. Твар меў спечаны дзеннай гарачынёй, а губы поўные писку; бедны, схилиўся так низка, што аж прыпаў тварам да мокраго гарахавення и, перастаючи есьць, якбы адпачываў у цихай роскошы.

Раптам неўдалечыне шагоў з дваццаць

падняўся з зямли якісь чалавек и праз минуту угледаўся у цымнату поля, па гэтым скочыў на межу и з паднятым киям, зрабіўшы некольки спрытных, цихих скокаў, схапіў кленчачаго чалавека за каўнер. А голас малады и здаровы крыкнуў:

— А што ты тут робиш, зладзею, валачаю? Гарох наш яси ды тоңчэш, ды пэўна кишэні сабе им напихаеш! Папаўся, сабачая душа! Уставай! ну! и хадзи хутчэй! Бо як пацягну цябе киям, то, паглядзиш, як конь пабяжыш за мной!

Ня ведама, ци мог бы ён ляцель нават пад страхам кия, але што з зямли зарваўся хутка, ўвесь з галавы да пят дрыжучы з пярэпалоху. Так негаданна и ў таким часи яго злавили! Сагнуўся низка разоў кольки, кланяючыся хутка, и ахрыпшым голасам безладу прагаварыў:

— Ой! ой! нехай мяне вяльможны панич пусьциць! Я да шыпкара у Шумнай перэначаваць иду! Ай! ай! гэты гарох... такі сабе пры дарози... такі харошы гарох... Я тольки каливачкаў кольки. Няхай мне вяльможны паничык падаруе и пусьциць... цi гэта такая шкода, цi што?

Не слухаючы нават яго, хлопец крычаў:

— А! цi гэта вялікая шкода? А ты што думаў, мо не? Цi прыбытак нам з гэтага, што такие злодзеи, як ты, ўсенки гарох з берагу абъедаюць. Трэба было яшчэ бульбы нашай накапаць... Мебы чым „балаbstu“ у шабас пачаставаць. Праз вас чалавек як сабака мусиць на полю начаваць, каб сваёй крылавай працы пильнаваць, ту така яшчэ бацька крычыць, што ни воднаго

злодзея не злапаў. Але злапаў таки! злапаў! Хадзи да бацькі! на суд! Будзе табе! памниш!...



А што ты тут робиш, зладзею, валачаю?!

Руками размахваў широка и крычаў так моцна, што аж па полі расходзилася да-

лёка. Але ахрышлы, цихи голас пачаў изноў тое самае:

— Ой! ой! нехай мяне вельможны панич пусьциць... Я да шынкара ў Шумнай на начлег... Ой, суд!... Гэты гарох так пры самай дарози расьцець, а чаму ён пры дарози? Я бацьку вельможнага панича знаю... Каб ён шчасливы быў, як я яму жычу!... Каб ён други таки хвальварак купиў!... каб яму ў полі золато само радзилася!... Каб ён, ну!... сто таких, як панич, пекных сыноў выгадаваў!...

У змроку не было видаць яго твары, але, што некольки слоў, гнуўся ў низким паклоні, а прысадзисты той хлопец, ци кали ўжо гнеў прайшоў, ици так з натуры не гнеўливы, бухнуў съмехам:

— А тож благаславиць! — Сто сыног! Добра я на гэтых скарыстаўбы, кали меўбы дзеяноста дзеяць братоў! Ну, душа нехрысьянская,ничога ня зробиш,ничога не выцыганиш ты у мяне сваими благаслаўленнями! Марш перада мной, а я дык за табою, як салдат за арыштантам. Да бацьки, на суд!

Эйн, цвэй, дрэй!—марш!

Робячы, як маскаль на вучэнни, ўзяў кий на аплечак и пачаў надыходзіць на жыда, каторы з высилкам и стагнаценнем падымаў пакунак на плечы. Асьмелены вясоласцяй хлопца, што яго злавиў, загаварыў зноў з цихим съмехам:

— Ну, пайду, пайду! А чамуж я ня маю пайсьци? Циж то я паничоўскага бацьки не знаю? Циж я ня ведаю, што ён беднаму Гдалюничога злога ня зробиць? Я пана Игнаца Карэйбага знаю яшчэ тагды, як ён ў Карэйбах... ў сваёй ваколицы жыў... а

ципер то ўжо пяць гадоў, як гэты сабе хвальварак купиў... Дай Бог, каб яму на здароўе было! Я яго не баюся! ён миласерны чалавек!

Але па дрыжанні голасу, а нават і па цихім съмеху, видаць было, што баяўся.

И пачаў исьци з згорблеными плечыма, з нахиляным тварам. Адыханне яго стала галаснейша, голас болей захрып, некалькі раз кашлянуў і плонуў. Кацацель яго ишоў зараз за им. Няўбаўки падышли да дароги абсаджэнай вербами.

— На права, марш! Громка закамандаваў сын гаспадара хвальварку.

Пойманы засьмеяўся ахрыпла:

— Хи, хи, хи! яки панич весёлы. Дай Бог здароўечка паничу!

— Павиншуеш, кали татка за гарох халат з скуры зьдзярэ!

— Хи, хи, хи, хи!

Зноў закашляўся и на момэнт прыстаў.

— Ну, идзиж хутчэй, бо ў карк пальну!

И счымлены кулак занёс над згиблеными плячмі жыда, але ня ўдэрыў, толькі праз час якисьци гразіў пачастункам.

Пад цёмными вербами раздалося працяжное стагнаценнене:

— Ох, ох, ох!

* * *

У хвальварку Игнацаго Карэйбы хата жылая не вяликая, пакрытая саломай, была раздзелена сенями на дзве палавины, у адной мясьцилася служба разам з птаствам хатним, у другой жыў сам гаспадар хвальварку з сваёй раднёй.

Работы днеўные скончаны толькі што.

У „чалядни“ на вяликом агню варыли вячэру для парабкоў, пастухоў и дзевак. Гудзели грубые голасы мужчынскіе, съмеяліся голасно кабеты, раздавалося вясёлае дзяўканне сабакі ды урэшты галасльвае кудахтанне курэй, сяджучых у цёмным падпечку, каторых збудзіў съвет агню ды гласаванне людзкае. Па другім боку сяней прасторную хату, маючу падлогу з дашчок, так сама асьвечываў агонь, ды гарэў ён не ў вялікай печы як у „чалядни“, але у глыбокім, разложыстым коміні. Пры агню тым варылося нешта ў вялікім гаршку. Чырвоны блыск агню блукаўся па паразвешаных на съценах абразкох, падаўна чырвоныя лавы, сталы і зэдли (слончыкі) на заваливаючыя кут хаты кросны. Праз адчыняныя дзверы съвет вячэрняго агню заглядаў і да другога пакою, где хоць і не выразіста паказываў рысы добра пасланых ложак, жалезам акованыя скрыні, мяхи з воўнай ці з мукой, клубки, моткі і так сама съвятые абразкі. Пакой гэты другі, служыў спальній і каморай (скарбцам) першы столовай, а па часьці і кухні.

Ігнацы Карэйба минут пятнаццаць як прышоў з поля, дзе разам з парабкамі накладаў возы ячменем і, дзеля горачыні зняўшы марынарку, сядзеў за столом цяпер толькі у палатнінай камизэльцы. Перад им лежаў бохан хлеба разоваго, стаялі талеркі ды раскладзены алавянныя лыжкі.

Пан Карэйба быў то чалавек низкаго росту, прысадзісты, плечысты, с тварам круглым, як месяц у поўні, ды з сиваватай галавой астрыжанай „ёжыкам“. Скура на твары ды шыи, абарэўшая да вишнёвай хварбу, зморшчаны лоб, загрубелыя руки з

вузлаватыми пальцамі паказывали, што хапа малы, але багата ураджайны гэты хваліварак не дастаўся яму дарма, але вырабіў ён сам яго морам крыви ды поту ды праз многа перанесянных неўзгод. Паминуўшы усё гэта, з цэлай хвігуры гэтага „засыценковага шляхцича“ праглядывала вялікая сила,



Пан Карэйба.

жалезнае здароўе, а на шчыра съмяючайся твары кожны мог вычытаць здавалёнасьць і з сябе, і з таго, што зрабіў.

Саўсим іначэй выглядаў сядзючы так сама прыстале высокі і худы аканом з Шумнай, чалавек (лет сярэдніх) не стары, на доўгіх нагах, з доўгаю тварай, хитрыми вачамі і вострым кустом чорных вусоў над хитраснымі вустамі. Меў ён на сабе чорны сурдук і чырвоную краватку пад шыяй.

Усе ведали, што быў ён вельми пусты чалавек, а да таго и спрытны даволи ды за ўсяго и з усіх жартаваў. Сягоння, варочаючысь з суседнай вёски, дзе згоджваў работнікоў, прывязаў сътаго коника да плоту и зайшоў да Карэйбоў на гутарку суседскую ды на свежую бульбачку, каторая варылася на агни. Размаўляючы аб жнивах з гаспадаром ён усё хитрыми вачамі зиркаў на маладзютку Карэйбянку, каторая, ня гледзячы на тое, што мела ўсяго гадкоў пятнацаць, вельми частых гасцей прыманвала да хаты; але гэты, здаецца, ня быў ёй милы.

Дзяўчынка, яшчэ саўсим падростак, была ў паркалёвой адзёжы, катора не закрывала ани ног босых, ани загарэўшай шыи; стаяла яна недалёк ад агня і, стаўши бокам да залётника, вадзила пальцам па няроўнай паверхнісці печы. Агонь залациў яе твар, падобную да чырвонага яблычка, адбиваўся ў яе сивых вачох і яшчэ болей зачырвениваў чырвоную ўстужку, абвиваўшую воласы, што свабодна ляжали на плечках.

У вадблыску гэтага агню, даглядаючы гаршчка і не мешаючыся да мушчынскай гутарки, стаяла маци сям'и—высокая, касцистая, з лобам так сама наморшчэным, як у мужа, кабета, з такими самыми, як у яго грубыми руками, але, відаць, ня дужа і не здарова—нават можэ хворая трохи, загуканая, растрэпаная, з вустамі заўсягды адчынеными. Праз многіе годы працавала у хаци ды ў полі, парадзила шмат дзяцей, выгадавала іх, ды многих пахавала на парахвильных могілках. Трое толькі засталося пры жыццю: гэтая вось, што пальцам

па комині водзиць, румяная дзеўчына, ды яшчэ два сыны.

Аб сынох як раз с сваім суседам Игнацы Карэйба вёў гутарку. Вяликие згрызоты меў ён. Сыцёпка той, каторы съцярог цяпер на полі бульбы ды гароху, скончыў ужо на съвятога Перта двадцатку гадоў. Паждаў год—да войска! А як жэ ён без гэтага сына на гаспадарцы астанецца? Старасць прыходзіць—цяжка будзе яму. И так доўга! Бо кали Сыцёпка быў хлопчыкам, ня мелися яшчэ яны так добра, як цяпер. Дзеля таго писаць ды чытаць вучыли самы ў хаци—и льготы ён ниякой не мае. На шэсць гадоў пойдзець у салдаты. Можэ паслья і вочы их не убачаць яго... Падпадзе вайна мо... а тутака гэтым часам у бацькоў правай руки нехват...

Карэйбиха адварнулася да агню і рукавом сорочки працягнула сабе па вачох. Акайном жэ з Шумнай запытаў названага тэсьца свайго салодзенька:

— Ну, а Янук? Гэты ўжо мусиць ў салдаты ня пойдзець, як скончыць навуки?

На чырвоную твар Карэйбы быткам па-паў сьвет сонца:

— Янук, пане дабродзею! ого! пойдзе, пэўне што пойдзе... тольki не на салдата, але на адваката... ха, ха, ха!... Здольны блазан, нехай яму Бог дасць добра, а да книжок, як жыд да бібліи. — „Я, татку, — кажэць, — як скончу школу, дык да универсытэту паеду!“ „Едзь сынку, — гавару, — вучыся; караблём будзешь!“ А ён: „Не каралём, татку, тольки адвакатом!“ — Нехай будзець і так! Нехай хоць адзін Карэйба ў людзі выйдзе! Дзякую Богу! станець у мяне цяпер на вучэнне сына... Сыцёпка навуки

не дастаў. Ничога не парадзиш. Иншыя были часы. Але ўжо, кали службу войсковую шчасльва адбудзець, дык болей ад других зямли дастанець... як справедливасць кажэ... Я ниводнага з маих дзяцей крыўдзиць не хачу и ўсіх трох надзялю роўненъка... роўненъка... У мяне и дзеўчына так сама роднае дзицё, а як жэж! и мецьме стольки, як и браты... во што!

На ведама чаму, чырванеючые сярод чорных валасоў вушы аканома з Шумнай заварушиліся неяк ў той самы час, як Карэйба баяў аб сваими пастанаўленні роўна падзелиць хвальварак памеж усіх дзяцей. Неспакойные яго вочы заплыліся якбы маслам або мёдам і звернуліся да стаячай калія прышечка дзеўчыны. И неспадзвана для ўсіх, так голасна, што аж Карэйба вочы вытрышчыў, ён крыкнуў:

— Буджу паню, панна Ядвига!

Быў гэта надта добры спосаб пачаць гутарку з маладой дзеўчынай. Але яна заместа адказу сарвалася з месца ды начала бегчы, пераліцела хату і хацела шмыгнуць ўжо у дзьверы, кали трах! нешта стукнуло, а потым два ўзрывы звонкага съмеху! — Стукнуліся гэта дзьве маладыя голавы і так моцна, што аж разляглося па хаци. Ничога! Дзеўчына, трymаючыся рукою за лоб, съмелялася так, што аж клалася са съмеху; з вясёлым съмехам ўбег да хаты і шансадццілетні хлопец з стрэльбай за плячми — ўбег і адной рукой зняў шапку з прычэпленым школьнім знакам, другой кинуў на стол дзьве забитыя птушкі. — За им ўляцеў і з радосным брэхам пачаў круцицца па хаци невялиki сабака, ни то выжал, ни то дворны, так запэцканы, што ня

могно было пазнаць, якая шэрсць у яго. Па адзёжы хлопца можна было пазнаць, што варочаўся с палевання; боты были ў балоци, а адзежа прасякла вильгаццю мокрых лугоў. З твары яго, як у сястры круглай і дробнай, тольки яшчэ мизарнейшай, змочнай каплями поту, так і била радасць. Сягодня першы раз на летним адпачынку бацька дазволіў яму зняць са сцяны стрэльбу і пайсци на палеванне.

И вось забиў дзьве птушкі! И для яго заварушиліся ўсенька, што было ў хаци. Карэйба ў загрубелых далонях трymаў і апчупываў прынесеных птушак.

— Алеж и тлустые, пане дабродзею, як маслам аблитые; цібачыли гэта, што і блазнота умее стрэляць... ха, ха, ха!

И съмеляўся на ўсё горла, а аканом з Шумнай памагаў яму низким голасом, разпытаючы Янuka, дзе той паляваў, дараджаў іншыя месцы, ды ахвяровываў свайго сабаку, праўдзиваго, — „слово гонораваго чалавека“, — праўдзиваго выжла.

Карэйбіха здымала у сынка стрэльбу з плеч і абцирала хвартухом пот на яго твары. Ядвінка, не саўсем яшчэ сціхнуўшы, кинулася да стаячага на агни гаршка: маладзенъкі паляўнік вышаў з хаты зараз па палудні, і павинен быць галодны.

Неўзабаве на стале паявіліся талеркі з кислым малаком і агромнай місці скварками аблітай бульбы. У хаци зрабілася весело і ясно.

Агонь на прышечку гарэў шырокую памянистаю хвалю, а Карэйбіха паставіла яшчэ і сувечку на стол ў медным ліхтары. З прычыны госьця дастали з шафы цынковыя ложкі, і тые блишчали і званили аб

талерки, чэрпаючы з их малако, абцягненае слоем съметаны.

Карэйба з суседом папивали вишнёўку свойскай гонки. Карэйбиха з радасным на касьцистай твары усьмехом падливала и падкладала яды госьцю ды дзецям. Аканом з Шумной, абцираючы што момант рукою з залатым персцёнком малако с тырчачых вусоў, кидаў медовыя погляды на Ядвиську, каторая, кленчачы на лаве, а палавинай цела злёгшыся на стол, ела з адной талерки з братом, ды босыми пятами весело пастувівала па лаві, ды згадзилася нават, хаця з хмурнай трохи заманкай, адказваць на зачэпкі ня милаго кавалера.

— Панна Ядвига нешто сягодня злая.

— Я саўсем не злуюся, тольki гэта так пану Томкевичу здаецца.

— А ци панна Ядвига ведае, што злаванне шкодзиць хороству?...

— То нехай пан Томкевич ўжо николи ня гневаецца, бо збрыдзее.

— Ци ж гэта я маю разумець так, што ў вачах пани я выдаюся харошым?...

Усе вечэраўшыя съмеялися, и тольки Янук, не зважаючы на даўцины сястры и Томкевича, рассказваў далей аб сваим палеванні. Звонки, тонки, напалавину дзицячы яго голас перабиваў усе другие голасы. Еў, вымахваў руками и гаварыў. Гаварыў найбольш да бацьки, каторы ядучы нацихаў поўные шчоки гарачай бульбы, а вочы блишчали ад гарачыни и здавалення.

— „Гляджу я, татку!... Трэзор стаіць... Пилнуй! — крычу. Стаіць як мур! Я гэта стрэльбу да вока... иду... Идзі далей! — ка-жу. Трэзор бежыць далей! Яшчэ! далей! Птушка фуурр! пух, пух!... забиў!...

Трэзор, чуючы сваё імя, круціўся каля стала радосна скавычучы; дали і яму талерку кислаго малака.

— Ха, ха, ха! — на цэлае горла съмейяўся Карэйба. — Як гэты блазан да ўсяго патрапляець: и да книжки и стрэльбы. Тольки глядзи, смаркач, каб сам не падстрэлиўся...

У той час адчыниліся дзъверы ад сеней і, папхнуты нечыею рукою, ўлецеў да хаты чалавек ў доўгім падзёртым адзени, ботах белых ад пылу, с пакунком на плечах, с киём ды с шапкой ў руцэ.

Папхнули яго так моцна, ци сам ён быў так слабы, што ад парогу захадзіў як пьяны, і стаў тольки тагды, кали рукой абпёрся аб съценку; стаяў памеж дзъверамі і прышечкам, трохи ў ценю, і, згорблены пад сваім ценжаром, голаву высунуў на залаты сьвет агню.

Гэтая худая, абцягнутая лахманами хвигура, нагибаючаяся ў низкім паклоні, с пакункам на плечах, киём ў руцэ, валасамі растрэпанымі, с касьцистай твараю, абцягнутаю скурай, як жоўтым аплаткам — ў гэтай весело асьвечанай хаце, пасярод здарowych загарэлых твароў, тлустых людзей, громкіх съмехоў ды нязгорных дастаткоў, паказалася, нібы раптам з пад зямлі з'яўляючыся дух мучэння.

— У імя Айца и Сына... — нясучы руку да лба пачала Карэйбиха.

— Ўселяки дух Пана Бога хвалиць! — з жартоўным съмехам крыкнуў Томкевич.

— Езус, Марья! — енкнула Ядвісія і скавалася за брата, каторы, палажыўшы ложку на талерку, прыгляджаўся на вайшоў-

шаго, што стаяў з вачами запалымі, блипчымі, асьлепленымі, перапалоханымі.

Шырокими шагамі цвёрда падышоў да стала прысадзісты сильны хлопец ў кароткай сермяжцы і ў высокіх ботах. Быў ён вельми падобны да бацькі. Так калисьци выглядаў мусиць стары Карэйба. — Синие вочы хлопца блипчали; белы лоб яго аддзеляўся ад загарэлай твары; воласы меў, як и сестра, ясна-залацістые, а руки агрубеўшыя ад працы ў полі, як у бацькоў. Кінуўшы недбала галавою аканому з Шумнай, падышоў ён да бацькі.

— Зладзея, татку, прывёў!... Гарох наш жраў, аж яму за вушамі ляскацела, а можэ і ў кишэні панабираў. Нехай татка робіць з им, што хочэ! Я свае зрабіў!

Яшчэ не скончыў казаць, кали ўжо маці упхнула яму ў руки талерку, поўную зашкварэнай бульбы; а Игнацы Карэйба аж падняўся з лавы, ды так стукнуў кулаком у стол, што аж талерки ды ложкі забрашчали. На низкім, густа пакрытым моршчынамі лобі старога гаспадара аж набрыняли, як синіе шнуркі, жылы; вочы яго загарэліся, шчокі залилися кроўю. З усяго відаць было, што у гневі ён можэ быць страшны.

— А, пракляты сабака! Я табе пакажу, як маю крывавую працу марнаваць!...

Крык гэтых быў ўсё роўна, што рык льва, а нарэканне Сыцёпкі прыпамінала мармытанне маладога мядзьведзя. Хаця и узбагацеўшые, бацька и сын працеваці і далей ўласнымі сваімі рукамі: самы гарали, сеяли, касили; дзеля того і баранили яны ўсё, што дабыли сваей крывавай працаю, як воўк бароніць цяжкай здабычы. Раптам стары Карэйба крічаць пера-

стаў і слабымі вачамі, прыкрываючы іх далоній, угледаўся ў пойманага.

— Што гэта? спытаў.—Гэдали, ци што? Ци ты Гэдали, з Воўпы? Ну, гавары! Ці анямеў?

Запытаны паварушыў несколькі разоў губамі, памаўчаў і, хилуючыся низка, выбалбатаў:

— Гэдали, вельможны пане! Я... Гэдали з Воўпы... той самы, да катораго вельможны пан калисьци заежджаў па соль ды па жалеза... той самы, каторы меў тую брычку ды пару тых добрых канёў... што пан ведае... ой!...

Пазбыўся трохи страху і галавой паківаў з палітаваннем. Карэйба мусиць добра ўжо яго прыпомниў, бо сеў изноў на лаві і, хаця гнеўны яшчэ, але ўжо не так, прагаварыў:

— Добра выкераўся... на злодзея, што ходзіць па чужых падёх і крадзе...

Жыд касьцістай рукой ўдэрыўся ў грудзи:

— Вельможны пане! я не краў... каб мине несчасце спаткала, кали я краў! каб я заўтрашняго дня не дачэкаў...

— А што ж рабіў?—тримаючы талерку у адной руцэ, а другую шчамиўши ў кулак, падскочыў да яго Сыцёпка.—А што ж гэта рабіў, недавярку, кали цябе пры гаросі злавіў? га?

— Ну, пшэпрашам! нехай вельможны панич ня гневаецца... я таго гароху не краў....

— Што ж ты рабіў?—з падымаючымся изноў гневам крыкнуў Карэйба.

Томкевич, каторы на жыда паглядаў вельми коса, зажартаваў:



Жыд, пасьляк, тай рукой ўлічраўся ў грудзі.

— Ен мусиць ўзираўся, чы ў тым гароси часам не растуць рубли...

Жыд циха выгаварыў:

— Я яго сў... гэта прауда...

Карэйба крыкнуў зноў:

— А што ж ты сабе думаеш, што я гарох сею дзеля таго, каб кожны валачай абжыраўся им? Пачэкай, не дарую... мусин зацлащиць, а кали не, дык да миравога валаку...

Жыд зноў скурчыўся низка:

— Ой!—застагнаў,—каб вельможнаму пану сто гадоў жыцця и здароўя было, калі вельможны пан Гэдалю даруе... Я да Шумнай ишоў на начлег і гэты гарох спаткаў... Ен пры дароги расьце! А чаму ён калі самай дароги расьце? Ай! многа там я яго зьеў?! крышечку...

Томкевич, каторы, як видцаў, спрытам сваим хацеў паказаць любай дзеўчыни, што ён умее, зирнуў салодзенька на Ядинню і з грубым съмехам запытаў:

— Так гэта вам, жыдзе,—слова гонораваго чалавека,—ваша вера многа красыци не пазваляе, алеж крышечку то можна? што?

Жыд дзиўна неяк глянуў на гаварыўшаго і з моцна съциснутыми губами маўчаў з минуту. Пасьля, глядзучы ў зямлю, адказаў:

— На што тут вера? Яна никому красыци не пазваляець.

И яшчэ цицей дакончыў:

— Я быў галодны...

— Кали ты быў галодны, то трэба было папрасіць, а не браць без дазвалення... пачаў Карэйба.

Але Томкевич, перакручываючы мову сваю на жыдоўскую, перапыніў яго:

— А кали той гарох быў трэфны, то што цяпер будзе?

Жоўтые губы Гэдаля скрывилися неспакойна, мусиць Томкевич зачапіў балічку сумення яго. Ўзираючыся ў зямлю, апусьціў зморшчэны пад сивеочымі валасамі лоб и глыбока задумаўся. Раптам выпрастаўся на стольки, на скольки пазволіў гнуўшы плечы яго пакунак, развёў рукамі так, якбы пастанавіўшы исьци на ўсё, твар падняў да гары и першы раз, як прышоў сюды, крыху мацнейшым голасом прагаварыў:

— Ай, ай! Каб навэт сам рабин каля таго гароху хадзиў, то и той зьеўбы крыху... таки гарох!

У словах яго было стольки жару, катраго жывот галодны набраўся для пекнага гароху, што ніхто з быўшых у хаци и не падумаў съмейца. Напроцыў, стары Карэйба и яго два сыны чутачку спахмурнели. Адзін толькі Томкевич, відаць, меў ахвоту изноў вылезыці з сваім жартам, але ж стрымаўся ён, бо убачыў, што каханая яго зсунулася з лаўки и, стаўшы каля коміна, цікава и з павагаў ўзиралася на жыда сваіми вялікими вачымі.

— Вось як!—адазваўся сам гаспадар.— Значыць, ты так збяднеў, Гэдальку! Я то ўжо, мусиць, гадоў з дзесяць, як ня видзеў цябе; але кались бываў часта ў Волпе и помню, што табе жылося добра...

— Збяднеў, паночку, збяднеў...

Томкевич стрымацца ўжо ня мог:

— А каб так съляпы голага абакраў,— гукнуў,—як гэта праўда, што ён бедны! Ка-торы з іх бедны?! Ўсе яны пьяўкі, кроў людзкаю напоеные... слова гоноровага ча-лавека!

Гэдали паволі звирнуў твар да гаварыўшаго, глянуў на яго ня гнеўным, а не-якім задуманым поглядом, кій выпусьціў і, падняўшы да грудзей руки, расхілиў свой парваны халат. Пад лахманамі виднелася сарочка так падзёртая, што праз нее вялизные дзиры съвецилася пачарнеўшае, худое цела. Кароткі, ахрыплы кашэль схапіў яго пры гэтym за грудzi. Праз падзёртые ру-кавы халата відаць было голыя плечы.

— Нехлойства! — буркнуў Томкевич и плюнуў голасно на сярэдзину хаты.

Стаяўшая каля прышечку Карэйбіха ад-вярнулася, шэпчуцы: „Матка Боска!“... Ка-рэйба сваіми грубыми пальцами забарарабаниў па сталу, а Янук неспадзевана для ўсіх за-гаварыў сваім тонким дзицячым голасом:

— Чаму пан ня здыме сваей торбы з плеч? Скинь пан яе з сябе, будзь ласкаў!

Томкевич прысннуў ад съмеху:

— Пан! Ну и пан! Ха, ха, ха, ха! Слова гоноровага чалавека, як жыў, не давялося мне яшчэ чуць, каб гэтаких лапсарадакоў на-зывали панами. Відаць, што пан Ян вельми дэлікатны зрабіўся ў горадзи.

Хлапец зачырванеўся, як вишня, и, з гордасцю шаснаццацілетняго гімназісты падымаючы голаву, адцяў:

— Пан Томкевич мо шмат аб чым ни-коли яшчэ и ня чуў; але мы то ўжо даўно ведаем, што чалавек з навукаю павинен быць дэлікатным для кожнага.

— Циха, Янук! Циха! — буркнуў на свай-го любімчыка стары Карэйба. Але зараз лас-кава дадаў:

— Ну, Гэдали, здымі ўжо, ци што, гэ-ты меж и выпрастуйся, кали панич так хочэ.

Видаць было, что Гэдали вельми рады з гэтаго; ён зараз пачаў здымашь праз пле-
чи и голаву грубые шнурсы пакунку, алеж
яму неяк не удавалось: руки дрыжали, ды
закашляў моцна.

— Ядвися! памажы яму!—закамандаваў
Янук.

Дзеўчына, стаяўшая ближэй усіх да
жыда, скочыла і, як бач, перакинула сва-
ими не надта каб малыми ручкамі пук гру-
бых шнуроў праз голаву яго.—Томкевіч из-
ноў не вытрываў:

— Езус, Мар’я!—крыкнуў,—яшчэ чаго
не ставала, каб панна Ядвіга ручкі свае
каля жыдоўских лапсардакоў запэцкала! Што
залишне, таго ужо, слова гоноровага чалавека,
и сьвіни не ядуць!

Алеж Ядвися, паслушная тольки каман-
дзи свайго брата-гімназисты, для іншых
мела востры, кусьливы язык.

— Няхай пан Томкевіч будзець спа-
койны, што да маих рук! Як запэцкаю, то
и памью, а вады ужо у пана прасиць ня
буду.

— А што там маецце ў гэтай торби? можэ,
жабруеце? шырока адкрываючы губы,
цягучым голасам запыталася маци сям’и.

Гэдали пакруціў галавой.

— Я не жабрак.

— А што ж там ёсьць ў торби?

— Я крамник... я хаджу па дварах ды
ваколицах пляхты, ну, дый па хатах му-
жыцких—хаджу и прадаю тавар.

— Аднак жэж — ў задумцы пачаў Ка-
рэйба,—як ты мог так збяднечы? Я помню,
твая жонка мела ў Волпи краму з соляй,
жалезам і ўселякай драбязой, а ты меў ха-
ту ўласную дый хурманаваў. Помню, ох,

помню я тые часы, кали яшчэ ў ланцах,
пане дабродзею, прыежджаў да Волпы і да
vas заходзиў. У тваей жонки купляў, што
было трэба. Растаропная і прыгожая жы-
доўка была твая Мэрка... А брычкой тваей
дык раз езьдзиў да стрэчнага брата, аж за
Слонімам. Што ж гэта с табой зрабілася?

Гэдали, апёршыся аб комін, стаяў ця-
пёр проста, пэўны ў тым, што ўжо тутака
ямуничога кепскаю ня зробяць. На запы-
танне Карэйбы ён адказаў:

— Што? Вось што... Бог дапусьциў...
Хата мая ў Волпи згарэла.

— А, шкода, шкода! з жалем прагава-
рыў Карэйба.

— То и добра! крыкнуў Томкевіч.—Еў
воўк, і воўка зъели! Циж гэта яны мала
будынкоў людзкіх падпалили? У Крэўни гэ-
тай вясны спалили погрэб з водкай, а ў
Наўлоўцы—карчму.

Циха і злёгка парушыў Гэдали плеча-
ми і сказаў:

— Я не падпаливаў.

— А, бо ня мог, а каб мог, то і ты пад-
палишь бы.

— Не падпалиўбы—ўмешаўся Карэйба.

— Я яго даўней добра знаў; чалавек быў спа-
койны. А Мэрка твая як маецца? Ці і яна
ужо ў Волпи крамы не трymaeць?

— Памерла.

— Глядзице! памерла! шырока зноў ад-
крыла губы Карэйбіха;—а-а-а! яшчэ не ста-
рая была баба! А с чаго ж яна памерла?

Жыд спусьциў вочы.

— Бог дапусьциў... ня тут спаминаючы,
с кенскай хваробы...

— Значыць, с халеры—сказаў Карэйба.

А аконам, быстра варушачы стырчачы-
ми вусами, жыва звярнуўся да жыда:

— Ну, жыдзе!—загутарыў,—як заўтра
будзеш исьци цераз Шумную, то, слова го-
норовага чалавека, дам табе гарнец съвежа-
го гароху, тольки скажы, як завецца тая
хвароба, с каторай памерла твая жонка! Ха,
ха, ха, ха!

Гэдали неспакойна перакрываў рот.

— Ну, ня тут спаминаючы, гэта кеп-
ская хвароба...

— Але ты мне гавары, як яна завецца.

— Як яна завецца? А на што гэта га-
варыць, як яна завецца!

— Ни за што, падла, не скажэ! Каб яго
парэзаць на кавалки, — и то не! зэгудзеў
съмехам Томкевич.

— Таки ўжо у их дурны забабон,—паў-
тарыў Сцёпка.

Янук, зачырванеўшыся зноў, як бы ка-
го вучачы, выгаварыў:

— Гэта не па людзку прымушаць каго-
колечы да таго, што яму прыкрассь робиць.

Відаць, што пачынаў браць справу жы-
да да сэрца; пры гэтым хацеў даведацца,
што сталося з коньми, каторых калисьцы гэ-
ты жыд меў.

— А кони?—спытаў.

— Адзін здох, а други асьлеп, и мус-
спў прадаць яго за 15 рублёў.

— Але ты дзяцей таки многа меў, па-
чаў Карэйба;—помню, як быў у вас, то пя-
церо круцилося каля тваей Мэры.

— Семеро,—паправиў Гэдали.

— А Езус!—крыкнула Карэйбиха, — се-
меро выкармиць ды выгадаваць, ци то
жарты?!

И, абпёршы касьцисту шчоку на загру-
белай далони, жалосьлива кивала галавою.
Яна добра ведала, што значыць кармиць и
мець дзеци, навэт добра маючыся, а што ж
гаварыць, кали гэта здарыцца ў беднасці.
И ў голаси яе чуваць было спагаданне баць-
коўским болесцям и трудам, кали яна, гле-
дзячы миласерна жыда, спытала:

— А ў яким веку?

Паволи, трохи з горким, трохи з радос-
ным усьмехам расказаў, што адно тольки з
яго дзяцей было сусим дарослае: гэта дач-
ка, каторая паслья смерцы маткі даглядала
и гадавала меншых. З тых меншых адзин
сын вучыўся на шэўца, други хадзиў на
навуку да тальмуд-торы — такой, значыць,
школки жыдоўскай для бедных дзяцей;
трэци сынничка не вучыўся, бо яму Бог
розуму не даў, а чацьвёрты, Хаимка, быў
вельми разумны, тольки яшчэ сусим малень-
ки. Дзьве малодшыя дачки надта хацели
пайсьци на службу якую, але ж німа як, бо
и не навучыліся ничога, и силы у іх
некват.

— Дзеля таго сядзяць сабе ў хаци и
панчохи на продаж робяць. Адна, Малка,
мае 15 гадоў, и вельми пекная, але такая
белая, як папер, и николи ничога не гаво-
рыць.—Чаму яна ўсё маўчиць? Чы ён ве-
дае! Можэ з нуды, ци з бяды, бо ёй трэба
былоб болей есьци ды павесялица; а гэта-
го нимашака! Ўсе восем жывуць у адной
кануры и маюць на тыдзень тры рубли, кা-
торые ён мусиць зарабіць.—Паслья пажару
цэлаго багацтва у яго асталася 80 рублёў;
за гэтыя гроши ён накупіў тавароў и ця-
пер што тыдзень варочаецца да дзяцей на
шабас и прыносиць им тры рубли... ну, кали

Бог дасьць, часам болей, рублёў чатыры, або пяць, гэта рэдка кали бывае... найчасьцей па тры, и тагды бяда; каб нязгорш праҷыць, трэба быlob им восем рублёў на тыдзень. Ах! ах! каб ён меў восем рублёў на тыдзень, якоеж гэта быlob шчасьце для яго самога и для яго дзяцей!

Гаварыў бы даўжэй, але пачаў кашляць. Перайшоўши паволи на пальчыках часьць хаты, плюнуў ў կут и вярнуўся на сваё месцо. Ўсе маўчали. Здавалося, што дух литосьци праляцеў праз гэтую хату и мягким сваим крылом правёў па ўсіх гэтых грубых тварах.

Карэйба барабаниў пальцами па стале и думаў... Аб чым? Можэ аб сваёй беднай младасьци, кали ў лапчях заходзіў да хаты Гэдаля и весяло гаманиў з яго жонкай, Мэртай. Карэйбиха, падпёршысь далонямі, думала, можэ, аб адной з памёршых сваих дочах, каторая за год перад съмерцю, дык, як цяпер дачка Гэдаля, зрабилася белай, нібы панер, и маўчаливай, нібы здушэнай птушкай. Сцёпка сядзеў каля акна, бораду падпёр рукою, і, моршчачы свой белы лоб, думаў. Меў і ён добрую загвоздку: за год ідзи с хаты, да войска! Дзеля таго, прыслушваючысь да гора чужога, замаркатнеў і ён. Ядвіся, каторая яшчэ аб горы ничога ня ведала, прысела на зямли ды, адкинуўши назад свае залатые воласы, з паднятаю тварай уставилась ў жыда сваими зъдзіўлеными сивыми вачамі. Адзін Томкевіч, відаць, кислы чагось, на выцерпей изноў:

— А лиха ж табе, жыдзе, казала стольки дзяцей напладзиць!

Гэдали адказаў:

— Ведама... у самых бедных заўсяды дзяцей найболей.

Але тут задзынкацеў изноў дзицячы съмелы голас Янука:

— Няхай пан сядзець, пане Гэдалю, прашу пана сесьци.

Гэдали пакланиўся, а Карэйба пачаў ў задумцы:

— Але, от, якіе на съвеци бываюць здарэння! Чалавек спакойны, шчыра працујучы, прапаў, а гэты шэльма, Мэндэль з Шумнай, круцель, што няхай Бог барониць, а глянь—багацеець, аж страх бярэ! Чуў, ўжо Шумную здымаете у арэнду.

Пры гэтым вочы яго бліснули трохи злосцяй и пакасилися на аканома. Хадзили пагалоски, што Томкевіч у змові з багатым Мэндлем без литосьци абираў гаспадара Шумнай. Няўсмак было гэта аканому, Ка-рэйба жэ паўтарыў зноў:

— Га? чаму гэта так? Гэты ничога злага не зрабиў — дыў ў бядзе, а той гицэль багачом... Вось як на съвеци—лепшаму горш, горшаму лепш.

Гэдали зрабиў неколькі шагоў ў пярод и пачаў нясьмела:

— Выбачайце, вельможные паны, у нас на гэтае ёсьць прыказка.

Ядвіся заварушылася; надта ўжо любіла яна казкі ды прыказки. Жыд выпраставаўся і пачаў баяць:

— У нас так стаць написана: кали Бог хацеў даць гэтаму съвету біблию, то скажаў, каб зышліся да яго ўсе горы. Горы, ведама, паслушали Бога; вялікіе пастали на перадзи, давольные з таго, што яны вялікіе, и ждали, каторай з іх Бог дасьць би-

блию. Бог паўзираўся, паўзираўся ды кликнуў да сабе найменшую гару, такую малую, што яна была саўсим схаваўшыся за вяликоми и думала сабе, што яе Бог нават и не убачыць. Але Бог такі кликнуўяе и сказаў: „Даю табе біблію, бо ты хана и не вялика, але ў вачох майх болей варта ад тых вяликих. А чаму ты болей варта? Дзеля таго, што яны гардзяцца, а ты не, и яшчэ таму, што з іх шмат каменёў паспадала на людзей, а з цябе ніводнаго.“ И даў Бог біблію найменшай гарэ. Дык адзин наш вялики рабин, зваўся ён Бэн-Егуда, вытлумачыў, што прыказка гэта паказваець, як маленьки чадавечак можэць болей вартаваці ад вяликаго, кали ён без гардасьци, ды никому злога ня робиць, а той дык гардливы и шмат чаго нядобраго людзям нарабіў.

Стукнуўшы далоняю па стале, стары Карайба бліснуў вачами и крыкнуў:

— Праўда! Вось, прымерам, пане Томкевич, кали мяне пан Палицки душыў судамі, хочучы несправедліва адабраць ад мяне зямельку, згрызся я тагды, што мала не захварэў. А ўсё ж часта думаў сабе: хана ён и вялики пан, а я толькі шляхціц лапшёвы, ўсек такі лепшы ад яго, бо ён крыўдзіцель ды гардливы, а я никому яш-



Ядвіса.

чэ вады не замуциў... морам крыві ды свайго поту дабиўся таго, што маю; и не раз прыходзілося, пане, и памагчы каму...

— Прашу выбачыць пана,—адазваўся Гэдали,—тое, што пан цяпер сказаў—ёсьць такие ягады, што растуць на калочым кусце.. толькі я ня ведаю, як той куст завецца, што так колець...

Як бы пытаючы, павёў вокам па ўсех тварах.

— Можэ шыпшина? падсказала Ядвіса.

— Ага, паненка добра ведае... шыпшина! шыпшина! У нас и аб гэтым ёсьць ладная прыказка.

Дзеўчынка пляснула далонями. Гэдали прыгасшым сваім поглядам паўзираўся на яе и, усъмехаючыся, пачаў:

— Ай! якая паненка вясёлая! вельми добра бачыць, кали хто такі вясёлы. Ох! каб гэта мая Малка была такая вясёлая! Яна равесница паненцы; росту такога, толькі белая, як папер, ды николиничога не гаворыць. Кали паненка хочэ, то я и гэтую прыказку раскажу. У нас так стаць написана: Кали жыдкі были ў няволі бабілёнскай, жыў адзін вельми вучоны и набожны чалавек, а зваўся Урыэль. И быў ён надта добры, и дзеля таго, што быў такі добры, ён нияким парадкам ня мог быць ў няволі. Кали бачыў, што жыдоў надта ўжо крыўдзіли, то так плакаў, што, здавалася, з вяликоми болями цэлае сэрцэ выливалося праз вочы. И ишоў ён да тых, што цярпели ад несправедливасці чужой, и памагаў, чым мог. Аднаму даваў крыху свайго розуму, другому—крыху грошэй, а трэцяго гладзіў па твары, бытцам маци дзицё свае, кали яно хворае. Але лягчэй ад гэтага не было

яму, и такая горечь ды боль съциснули яго сэрцэ, што пачаў крычаць, каб Бог даў яму съмерць. Ну, Бог съмерци ня даў—а тольки паслаў яму сон. Прысьнилася яму, што ён з гэтym народом ў няволи бабилёнскай, піто адзін з народу прышоў да яго ды кажэць: Рэбэ Урыэль, дарадзь мне, як паступиць ў гэтай справі. И хацеў ён ўжо парадзиць—и ня мог, бо язык ў губе калом стаў. А другі прышоў и кажэць: Рэбэ Урыэль, навучы ты майго сына чытаць ў святых книгах. Хацеў ён вучыць, и ня мог—сам чытаць забыўся. Прыйшоў и трэці чалавек ды просицца: Рэбэ Урыэль, дай мне што-небудзь есьци. Хацеў ён даць, ды ня мог: цэлы яго маёнтак негдзе прапаў. Рэбэ Урыэль крыкнуў страшэнна и разбудзіўся; пачуў, што ў главе маець той самы разум, што меў перш, и што ўсё добро ёсьць кале яго. Тагды упаў ён на твар перад Богам ды малиўся: „Няшли мне яшчэ, Божэчка, съмерци, бо, хаця я надта нешчасны, але ўсё ж шчасльиўши ад іншых таму, што магу пацешыць тых, хто смутны“... — А адзін наш вялики рабин, зваўся ён Бэн-Акиба, гаманиў, што прыказка гэта вучыць, каб, кали хто нешчасны и смуцицца з гэтага, каб аглядзеўся каля сябе, а убачыць, што на тым кусьци шыпшыны, памиж катораго ён сядзиць, растуць і салодкіе ягады.

— Глядзеце!—сказаў Карэйба.—Яки ты, Гдалъ, разумны! Столъкі прыказкоў умееш на памяць!.. И нязгоршыя нават гэтыя твае казки! далибог, нязгоршыя, хаця и жыдоўскіе. Садзисяж, паговорым цяпер аб тым гароси!...

Пацешэнны зробленай яму ласкай, алеж и настрашэнны успамненнем аб гароси, Гэ-

дали усъмехаўся, вадзиў неспакойна вачыма и, кланяючыся, балбатаў, штоничога... не шкодзиць... ён пастаціць... Алеж Ядвися сарвалася з зямлі, скапила зыдэль, ды, стаўлючы яго каля жыда, з усъмешкам на сваіх румяных вустах сказала.

— Седайце, прашу! Пэўне ўжо і ноги ад стаяння забалели! Што там, седайце лепей!

Словы „што там“ были сказаны да руху, каторы зрабіў жыд, каб пацалаваць ручку, падающую яму зыдэль.

— А седай жэ, хвароба!—крыкнуў прыказываючы Карэйба.

Жыд садрыгнуўся ад страху і, як бач, сеў. Знайшоўся цяпер близка агню, і відаць было ўсім, як дрыжалі яго руки і ноги, грудзи падымаліся ў частым оддыху, а вочы так запали, што з пасярод жоўтай, дэликатнай скуры лобу ды шчок мигацели, як дзвіве чорныя, гарачыя іскры.

— Алеж и дрэнна выглядаеш! лепшых ад цябе ў труну кладуць,—пачаў Карэйба.—Мусиць ты хворы, ци што?

— Хворы, вельможны пане, хворы!...

И расказаў, як паслья пажару і жончынай съмерци пачаў кашляць ды слабець; але за два апошніе годы яму ўсё робицца горэй ды горэй; вельми цісьнеть яго нешта ў грудзёх, і такі ўжо ён безсильны, страх яки! Каб ён ня быў хворы, мог бы хадзіць хутчэй ды зарабляць баржджэй,—можэ, нават лепшы яки интэрэс прыдумаў бы сабе... Але гэта такая хвароба, што вельми силы адбираець...

Малые, шустрые вочы Карэйбы завильгатнели пад густыми бровями. Цяпер добра ён прыпомниў тую шчасливую для

Гэдаля пару, краму яго жонки и паездку ў яго будзе аж да Слонима, прыпомниў, — и ўзяў яго жаль. Сам быўшы кались бедным, Карэйба добра знаў ўсе няўзгоды беднаты дый меў яшчэ да гэтага мягкую душу ў сваим цвёрдым целе.

— Сухоты, ци што? — прагаварыў ў поўголоса. — Чамуж ты, лиха, ня лечышся?

— Я быў у доктара.

— А што ж табе сказаў доктар?

— Што? Ен сказаў, каб я што дзень еў мясо, пиў шмат малака, мала хадзиў дый што тыдзень ставіў банки.

И горки съмех пралящеў па яго твары, и лоб зморшчыўся да самых сивых валасоў.

— Есьци мясо и малако пиць я не магу, бо гэта дорага... Хадзиць жэ мушу многа, бо ў гэтым мой цэлы заработка... Ну, у адным я паслухаў доктара... банки стаўлю кожны тыдзень... Яны тольки залатоўку каштуюць, ну... залатоўку на тыдзень я магу адличыць на лечэнне...

— Ах, Езус! — зъдзивилася Карэйбіха, — як жэж вы можэце хадзиць стольки, хварэючы?...

Жыд перастаў съмеяцца и сказаў:

— Ходжу!

Тым часам Ядвісія, каторая выбегла на некалькі минут ў сени, вярнулася з невяліким белым збанком и падышла да жыда.

— Можэ, малака хочэце? — спыталася, падаючы яму збанок.

Нават па вачох видно было, что Гэдали галодны. Але, паглядзеўши на збанок, налиты недаўна надоеным, яшчэ цёплым малаком, ён адказаў, круцячы галавою:

— Дзякую паненцы; мне гэтаго ня можна.

И рассказаў, як пасыля пажару и жончынай съмерци пачаў кашляць ды слабець; але за два апошние годы яму ўсё робицца горэй ды горэй; вельми цисьнець яго нешта ў грудзёх, и таки ўжо ён безсильны, страх яки! Каб ён ня быў хворы, мог бы хадзиць хутчэй ды зарабляць баржджэй,—можэ, нават лепшы яки інтэрэс прыдумаў бы сабе... Але гэта такая хвароба, што вельми силы адбираець...

Малые, шустрые вочы Карэйбы завильгатнели пад густыми бровями. Цяпер добра ён прыпомниў тую шчасливую для Гэдаля пару, краму яго жонки и паездку ў яго будзе аж да Слонима, прыпомниў, — и ўзяў яго жаль. Сам быўшы кались бедным, Карэйба добра знаў ўсе няўзгоды беднаты дый меў яшчэ да гэтага мягкую душу ў сваим цвёрдым целе.

— Сухоты, ци што? — прагаварыў ў поўголоса. — Чамуж ты, лиха, ня лечышся?

— Я быў у доктара.

— А што ж табе сказаў доктар?

— Што? Ен сказаў, каб я што дзень еў мясо, пиў шмат малака, мала хадзиў дый што тыдзень ставіў банки.

И горки съмех пралящеў па яго твары, и лоб зморшчыўся да самых сивых валасоў.

— Есьци мясо и малако пиць я не магу, бо гэта дорага... Хадзиць жэ мушу многа, бо ў гэтым мой цэлы заработка... Ну, у адным я паслухаў доктара... банки стаўлю кожны тыдзень... Яны тольки залатоўку каштуюць, ну... залатоўку на тыдзень я магу адличыць на лечэнне...

— Ах, Езус! — зъдзивилася Карэйбі-

за, — як жэж вы можэць хадзіць стольки, хварэючы?...

Жыд перастаў съмеяцца и сказаў:

— Хаджу!

Тым часам Ядвісія, каторая выбегла на некалькі минут ў сени, вярнулася з невяліким белым збанком и падышла да жыда.

— Можэ, малака хочэце? — спыталася, падаючы яму збанок.

Нават па вачох видно было, што Гэдали галодны. Але, паглядзеўшы на збанок, налиты недаўна надоеным, яшчэ цёплым малаком, ён адказаў, круцячы галавою:

— Дзякую паненцы; мне гэтага ня можна.

— Што? трэфна? — засъмеяўся Томкевич.

— Мне гэтага ня можна...

— То можэ хлеба з маслам? — адазваўся Янук.

Гэдалиничога ўжо не сказаў, толькі зноў пакруциў галавой.

— Вот, зъели бы бульбы з соляю, а то аслабнече саўсем, — запрасила Карэйбиха, пазираючы ў гаршчок, дзе было яшчэ крыху бульбы.

Ў клопоці ад ўсяго гэтага Гедали, пазираючы ў сторону, сказаў:

— Дзякую вельможным паном за ўсё. Ўжо я заўтра падъем у шынкара ў Шумнай.

— Ну, и жыви ж з гэтymi людзьми! — грубым басам загаласіў аканом, — кали яны нават з хрысьцянскай руки кавалка хлеба ня возьмуць, бытцам ўсё нашае для их зараза. Але, слова гоноровага чалавека! сабачая их вера! няхай их чэрци возьмуць

з іх „трэфами“ ды галодными бахурями разам!

— Праўды! — пацвярдзіў Карэйба. — Примерам, гэты: есьци ня маець чаго, ле-чыщца не за што, а кали добры чалавек захочэць крыху яго пакармиць, то яму неякіе забабоны скарыстаць з гэтага не пазволяць. Праз гэта чалавек, хая і добрае мae сэрцэ, халаднеець да их...

Гэдали слухаў, схилиў пакорна голаву и цяжка ўздыхнуў. А як падняў ён голаву изноў то на ёй видна была глубокая думка. Растварапносць съяцілася на яго твары. И крыху ахрыплым цихим голасам ён пачаў:

— Гэта праўда, што вельможные паны гавораць: Есць на свеце стольки нешчасція, скольки пяску ў вяліким моры. Адно нешчасціе ёсць з бяды, другое — з хваробы, трэцяе — ад сварки, а чацвёртае з таго, што чалавек ня мае розуму. Але так заўсігды ня будзе на съвеци. Прыйдзець такі час, кали ўсенька будзе добра. А ад каго гэты час прыдзе?

Сей проста, далони палажыў на калени и крыху падняў твар. Відаць, надышла на яго добрая минута. Можэ, прыказка, каторую меў расказаць, была найлепшаю, можэ цеплата агню ды людзкая дабрата сагрэли яго щела и душу.

— У нас так стацьць написана: У старым горадзе Ешурум на высокім крэсьли сядзеў ў вялікай школі вялікі рабин Мойсей Бэн-Маймон, а вакол яго сядзела сто, можэ, тысяча, а можэ и дзесяць тысячоў вучнёў. Ен да іх гаварыў па-арабску, па-грэцку и іншай; бо ён быў такі рабин, што ми да воднаго народу ня меў ненависці

и гдзе тольки знаходзіў разумнага чалавека, то прыхіляўся да яго, як бы то быў жыд. Кали ён перастаў гаварыць, падняўся з лаўки найлепшы яго вучаник, каторы зваўся Бэн-Егуда, и сказаў: „Рэбэ, ў бібліі я не разумею аднае рэчы! Раствумач мне, каб я яе паняў.“ — „А чаго ты не разумееш?“ — спытаўся Бэн-Маймон. Бэн-Егуда сказаў: „Я не разумею, хто были тые анёлы, што прысьниліся нашаму прэдку Якубу, ўзыходзячы па драбинах да неба и изноў зварочваючыся на зямлю?“ Бэн-Маймон падумаў и пачаў гаварыць: „Гэтые анёлы, то вяликие людзі, што становіцца добрыми ды мудрыми, значыць идуць што раз вышэй, ў гору. Им труда на ісъци да гары, але яны идуць, бо маюць такие сілы и такие вяликие жаданні, каб зайсьці туды, скуль можна набраць шмат дабраты. Няхай яны завуцца прарокамі, няхай вучонымі, ци миласэрнага сэрца, ци праста вяликими, але ўсе яны ёсць анёлы, што ўзыходзяць да неба.“ — Так сказаў Бэн-Маймон. Але Бэн-Егуда не заспакоіўся яшчэ и пытаўся далей: — „А, чаму гэта, рэбэ, яны идуць раз ў гару, другі раз зыходзяць ў низ? Кали яны так жадаюць быць ў небі, чамуж яны там не застаюцца, але зноў назад зыходзяць на зямлю?“ Бэн-Маймон ўстрасянуў сваіми белыми валасамі, як лев, и адказаў: — „Каб яны заставались ў небі и не варочались на зямлю, дык тагды не были бы яны анёлами. У гары набираюць яны многа дабраты и разуму и зварочваюцца на дол, каб разсеваци тые багацтва па зямлі. И гдзе яны зацеюць зямлю, там родзицца лепшае збожжэ, нима сварак, але шырыцца спакой, и людзі менш плачуць, болей цешацца. Вось дзеля

чаго яны зварочваюцца на зямлю, хаця им гэта труда прыходзіцца, и дзеля таго, Бэн-Егуда, яны анёлы.“ — Бэн-Маймон перастаў гаварыць, а Бэн-Егуда и ўсе, што были там, цешыліся и дзякавали яму за тое, што даў им такое пекнае абецданне. Бэн-Маймон спытаўся: — „Якое ж я даў вам абецданне?“ — А Бэн-Егуда адказаў: „Гэтые анёлы, рэбэ, зробяць некали, што на съвечні на будзець ўжо голаду, ни сварки, ни дурных, ни таких, што плачуць, што ў сэрцы сваім крычаць, што им вельми кепска!“

Але, мусиць, ня тольки Бэн-Егуда з Ешурум, а и далёки патомак яго, Гэдали з Волпы, вельми цешыўся абецданнем Раби - Маймона. Вялікая перамена зрабілася ў им. Ноги ў пакрыўленых и запыленых ботах мо-

на абпёр на падлодзы, падняў плечы, з каторых звшвались падзёртыя рукавы. Твар падняў да столі, и яго сівая барада атапырылася, бытцам серабрыстае скрыдло. Бліск агню падаў яму на лоб, асьвечваючы на им моршчыны, але з блишчастых вачей так и было вяликае задаваленне.

Разам адкрытую тонкую шыю Гэдаля аввіла сильная маладая рука, а румяные губы, схилиўшыся над збарожджэнным мор-



Янук.

шчынами лобам, выциснули на им моцны пацалунак. Зрабіў гэта Янук, каторы, ўстаўшы ад стала и падходзячы паволи да комину, з вяліким уважэннем прыслушваўся да апаведаннёў жыда и цяпер, астанавіўшысь перад им, раптам кинуўся да яго, абняў яго шыю и пацалаваў ў лоб. Патым адышоў і, абпёршысь плечмі на рог коміна, стаяў з пахиленай галавою, чырвоны, як бы засаромаўшысь. Нешта ў хлапцу загаварыла: ци вяликае злитаванне над бедным чалавекам, што с такой верай гаварыў аб збаўцах съвету? ци шчырае Ѹаханне людзей-анёлоў? ци неякая надзея, што, можэ, сам кали-небудзь будзе таким анёлам?...

Цераз дзъверы да сяней паказалася галава кабеты ў чырвонай хустцы на рудых валасох и шапнула штосьци Ядвісі, катоўрая, убачыўши яе, весяло падскочыла да дзъяўрэй.

— Татка! дзеўчата и хлопцы хочуць пабачыць тавары крамника! Ци можна?

— Можаб и можна было; але ты, мусиць, вельми ня хочэш гэтаго?—зажартаваў стары Карэйба.

Ядвісі апусьцила руки і, як бы просьчы, ўзиралася на бацьку. Вельми ўжожей хацелася паглядзець тавароў крамника.

— Ци мушчынские камзэльки ёсць? — спытаў Сцёпка, ўстаючы ад акна.

— Раскрывай, жыдзе, свой пакунак, кали панна Ядвигі так хочэ!—гукнуў Томкевич.

О! аб гэтым ня трэба было яго и пра-сиць. Скоры, быткам яму с палову гадоў ды гора паменшало, пружысты, быткам николи не хварэў, сарваўся з зэдля і, пры-сеўши на зямлю, стаў разблутваць вероўки

пакунка; руки яго з радасьци дрыжали. Якое шчасьце! Прывяли яго сюды, ныбы злодзея, думаў, што выштурхаюць, злаюць, можэ, нават на суд пададуць, аж тутака ня толькі што, пакрычаўши крыху, пазволили пасядзець і пагаварыць, але яшчэ кажуць і тавары паказаць... Можэ удасцца прадаць і зарабіць... Сягоння серада; пасля заўтра трэба зварочвацца да дзяцей... а тут яшчэ да трох тыднёвых бракуе рубля. Зарабіць! зарабіць! на хлеб и банки для сябе, на хлеб, бульбу и сякие-такие лахманы для дзяцей!

Мистык, *) цешачы сябетым раєм, што прыдзе на зямлю, няведамы песніяр з памяцю, поўнай старых апаведаннёў, сухотник, цягаючы па съвеци свой голад ды лахманы,—ўсё гэта, як бачыш, ў им згинула, а на их месца зъявиўся вёсковы крамник, услужны, быстры, з неспакойными и радосными вачыма, з гутарливым за зубами языком.

— Мужчынские камзэльки? а якжэ, маю! чаму ж их ня мець? Паненцы можэ трэба стужки блакитные? а паничу шпонки да рукавоў? Маю голки, шпильки, гузики, розныя хусткі, надта пекные паркали, залатыя персцёнкі, напарсткі, ници тасемкі...

*) Чалавек, каторы любіць размышляць аб тамницах веры.



Томкевич.

Нават дрыжанне ног и хрып ў грудзях
як бы зникли.

— Гэй! Гэдалька!—нибы жартуючы, ни-
бы напраўду, закрычаў Карэйба — а што ж
будзець з тым гарохам, што ты ў мяне зьеў?
га? можэ аб гэтym пагаворым?

О! цяпер ўжо Гэдали не баяўся саўсим!
Паволи, и тольки цяжка сапучы, падышоў
ён да стала, ды, кланяючысь прад гаспада-
ром, з милым усьмехам пачаў:

— Выбачайце, вельможны пане, у нас
и на гэта прыказка ёсьць вось якая: цар Са-
ламон меў вяликие багацтва, а Іозэ, пастух,
быў саўсим бедны. Аднаго разу гэты Іозэ
прыішоў ў шабас да налацу цара, азирнуў-
ся, ци хто не глядзіць. ды ўзяў са стала
кавалак кугелю. Але адзін прыяцель цара
убачыў гэта, як пастух ўзяў кавалак кугелю,
ды прывёў яго да Саламона. А Саламон...

Тутака Карэйба, гледзячы на рухливы
твар жыда, аж за бокі склаўся са съмеху
ды крыкнуў:

— Го, го!.. Гэдалька! гэтую прыказку,
мусиць, ты ўжо сам складаеш, я гэта з твае
мины бачу... Гэтаго у вас, мусиць, німа на-
писанага... Але ў тваёй галаве ёсьць гэтае:
цар Саламон ня сёк Іозы за кавалак кугеля,
але даў яму яшчэ муки на страву? праўды?
што?

— Праўды, вельможны пане!

— Ну, то няхай я ўжо на сягноння бу-
ду царом Саламонам; няхай маё пярайдзець...
дзеля старай знаёмасьци с табою. Ничога
табе за гэты гарох не зраблю, а ў восень,
кали буду мець здарэнне да Волпы, то пры-
шлю для тваих дзяцей з поўбочки бульбы.

Жыд кинуўся да руки гаспадара ды,

цалуючы яе з вяликой радасьци, бадзатаў:

— Каб вельможны пан быў шчасливы,
як я пану жычу! каб пан сабе други таки
хвалъварак купиў! каб пан, ну, сто яшчэ та-
ких пекных сыноў и дочак, як гэтые пани-
чы и тая паненка выхаваў...

Карэйбиха бухнула на цэлую хату съме-
хам на апошнje жычэнне жыда.

— А бадай цябе, жыдзе! а бадай цябе!
Ото ж пляце! Таки хворы, а язык яшчэ як
той пытэль!

Прад прыпекам было шумна ды людна.
Каб лепей бачыць тавары, далажыли на
прышечку дроў. Агонь гарэў вялики, зиха-
цячы, и горачо зрабілося у хаци, як ў пек-
ли. Але ніхто на гэта не зважаў: ўсе, што
там были, прызвычаіліся да ўсяго. Двоє
маладых парабкоў ды дзьве маладыя дзеўки
увайшли пачиху з старой гаспадыніяй і з
раднёй гаспадара хаты злажыли адну заце-
каўленую, развесялеўшуюся грамаду. Пася-
рэдзини, над гурбай хварбястай, блыскучай
драбязы сядзеў на зямли Гэдали, ажы-
лены, клапатливы, зварочваючысь на ўсе
стораны, разкладаючы чырвоныя паркали ды
хусты, або ў двух пальцах пакручваючы
мосенджные напарстки, сталёвые гузики,
срэбные персыёнки. Ядвісі и Янук сядзели
так сама, на зямли, капашачыся у таварах,
выбираючы з шчабетаннем то адно, то дру-
гое. Карэйбиха и Сыцёпка стаяли за крам-
никам, разпасьцираючы и аглядываючы муш-
чиныскіе камизэльки, бабскіе хусткі; па-
рабкі ды дзеўки выхіляли з пад агню свае
шырокіе плечы ды чырвоныя твары. На-
ват старая гаспадынія зьвешвала сваю скор-
чэнную беззубую, съмяючуюся твар над гала-
вами Ядвісі и Янука ды шапятливым гола-

сам казала падаць два локци паркалю—на хвартух.

Трэзор и той выпоўз з кута, умешаўся меж людзей и, дзяўкаючы, хаця яго и адганили, лез сваими ўбалочэнымі лапами на разложэніе тавары.

* * *

Ноч была цёмная и толькі ў гары ясьнеючая нязличэніями гвездамі, як Гэдали з варот хвальварку зноў выходзіў на поле. На сустрэчу яму нёсся крык палявых сьвяршчоў. У прыдарожнай траве ў зелени палёў сьвирчали яны таким вялікім хорам, так востра, крыкливе ды з таким пасльехам — сказаўбы им канешне трэба было высьпеваци сваю песню ды каб прад паўночай замоўкунуць. На дарозі пад шырокі раскинуўшыміся вербамі было заўсім чорна; па палёх шырокіх вецер шумеў циха ды аднастайне. Ля стадолы, каторая зараз за варотамі цягнулася низкім ценем, стаяла высокая нерухомая тополя. Жыд падышоў да яе, скинуў з плеч пакунак і, праз неяки час шэпчуцы, личыў заработак сягонняшняго вечару. Прадаў таки нямала—зарабіў поў рубля ды быў надта рады. Толькі было яму холадно дый есьць хацеў. Ничога! Заўтра нагрэеца на сонцы і падъесьць сабе у шынкара з Шумнай. Перастаў личыць і глянуў на гvezды. Пад нерухомыми тополями падняў руки ўверх і адмаўляў вячорную малітву.

— Дзякую табе, Пане сьвету, што народ мой Ты выбраў з наміжы ўсіх народоў!

Тутака ўстрасянуў яго кашэль; пад сарочкай з вялікіми дзирамі па яго цели, высахшым ды съязнелым, пралящела дрож.

— Дзякую Табе, Пане сьвету, што стварыў мяне так, як хацеў!

Крыху потым лежаў наўзнич, маючы пад галавой пакунак, раскинуўшы руки па мокрай траве. Здалёк, з поля, чутны быў



Гэдали адмаудну вячорную малітву.

посвист Сыцёпкі, каторы изноў пильнаваў бульбы ды гароху. У хмурнай цемнаце вярбовай прысады затупатали капыты каня, на каторым Томкевич адъежджаў да хаты, ды згинули ў далечыне. У хвальварку ўжо ўсе спалі.

64 : Далёка гдзесьци граля пастуховая дудка. Свяршчы перастали съпеваць.

Гэдали ня спаў. Думаў аб нежданым заробку, каторы быў неспадзеванай зоркай на яго цёмным неби. А можэ памеж гvezдным небам а бязсонными яго вачми гарачка сухотника завесила людзей-анёлоў, като-
рые то ўсходзили да гары, то зступали ў дол, каб сеяци салодкасьць ды съвет на зямли, на каторай калисьци на будзець ўжо ани гора, ани сварбы, ани таких, што пла-
чуць и ў сэрцы сваим гаманяць, што им надта дрэнна....

Бел. аддзей

1994 г.

